

А. С. Кибінь, Ятвяги в X-XI вв.: «балтское племя» или «береговое братство»?, „*Studia Slavica et Balcanica Petropolitana*”, 2008, № 2 (4), с. 117-132.

Сярод даследчыкаў розных галін гуманітарнай навукі найбольш та-
ямнічым народам Усходняй Еўропы са старонак сярэднявечных лета-
пісаў і хронік лічацца „яцьвягі”. Колькасць і аўтём звестак пісьмовых
крыніц пра іх застаецца па-ранейшаму адносна невялікі, аднак біблія-
тэка па яцьвяжскай проблематыцы складае сотні кніг і артыкулаў¹. Праў-
да, у пераважнай большасці даследаванняў яцьвягі вызначаліся і трак-
таваліся (надалей вызначаюцца і трактуюцца) як **балцкае племя (варыянты: старожытнапрускае племя, літоўскае племя)** — дастат-
кова маналітная група, выразна адмежаваная ад суседзяў, якая ва-
лодала агульнасцю паходжання, асаблівай мовай, культурай, тэ-
рыторыяй і саманазвай (класічная „сталинская“ фармулёўка народ-
насці, нацыі, народа/этнаса). Таму намаганні даследчыкаў на працягу
XX ст. былі накіраваны на тое, каб апісаць асаблівую мову, тэрыто-
рию, археалагічную культуру і саманазву — усе тыя прызнакі, якімі,
як меркавалася, валодалі яцьвягі. Дзеля гэтага ў 1959 г. была створана
на Беласточчыне адмысловая Комплексная яцьвяжская экспедыцыя,
якая аўтнала спецыялістамі з розных краін (Польшча, Швецыя, Літ-
ва, СССР) і розных галін навук: лінгвістагаў, археолагаў, гісторыкаў, пры-
родазнаўцаў, антраполагаў². У выніку дзейнасці Экспедыцыі застало-
ся больш дэкларацый і пажаданняў, чым пераканаўчых і аргументава-
ных адказаў і прапаноў.

Пасля доўгага перапынку чарговую спробу зразумець і ахарактары-
заваць „летапісных яцьвягаў” пачаў малады пециярбургскі даследчык
Аляксей Кібінь з кафедры гісторыі славянскіх і балканскіх краін гіста-
рычнага факультэта Санкт-Пецярбургскага дзяржаўнага ўніверсітэта. Адразу зазначым, прапановы і высновы А. Кібіня найбольш арыгіналь-
ныя і цікавыя з вядомых, якія адпавядаюць сучаснаму ўзору навукі.
Таму яны не могуць пакінуць абыякавым кожнага даследчыка стара-
жытнасцей рэгіёна паміж Нёманам і Бугам з усходу на захад, Мазур-
скім азёрамі і Прыпяццю з поўначы на поўдзень.

¹ Адзіная нам вядомая бібліографія, складзеная Ядвігай Матэльскай і Ёлантай
Пахадовіч-Май, утрымлівае каля 900 пазіцый за 30 год з 1945 па 1975 гг. (Jadwiga Matelska, Jolanta Pochodowicz-Maj, *Bibliografia Jaćwieży (materiały z lat 1945-1975)*, Białystok 1985). На жаль, запланаваныя наступныя тамы „яцьвяжскай бібліографіі — да 1945 г і пасля 1975 г., засталіся пакуль не рэалізаванымі.

² Пэўным падсумаваннем дзейнасці Комплекснай яцьвяжскай экспедыцыі была II
Міжнародная навуковая канферэнцыя „Jaćwież w badaniach 1955-1975”, якая адбы-
лася ў Беластоку 3-4 кастрычніка 1975 г. Матэрыялы дадзенай канферэнцыі былі
надрукаваны ў адмысловым томе выдання „Rocznik Białostocki” (t. XIV) у 1981 г.

Высновы А. Кібіня можна прадставіць наступным чынам — яцьвягі *Аповесці мінулых часоў* не былі ад пачатку „балцкім племенем”. Немагчыма акрэсліць раз і назаўсёды кола асоб, якіх уключала гэтая назва — яе сэнс змяняўся не толькі на працягу часу, але і ў залежнасці ад таго, хто, калі і дзе ўяўляў яцьвягаў. У навуковых колах XX ст. панаваў вобраз старажытнага „балцкага племені”, у асяродзі інтэлектуалаў XVI-XIX ст. — вобраз ваяўнічых „лясных дзікуноў”. З крыніц XIII ст. узнікае актуальны вобраз ментальнай геаграфіі, якая структуравала складаную палітычную сітуацыю ў балцкіх грамадствах басейна Нёмана, Бебжы, Нарвы, Галдапы і іншых рэк Сувалкі і Мазурскага паазер’я. Яшчэ адзін вобраз (уласная прапанова А. Кібіня — Г. С.) — „берагавое братэрства” — яцьвягі ў X — сярэдзіне XI ст. былі народам-бандай, галоўным заняткам якога былі суднаходства, промыслы і вайна ў басейне Верхняга Нёмана, Пабужжа і Папрыпяці. Да сярэдзіны XI ст. яны, як палітычна незалежная групоўка (ці некалькі груповак), спынілі сваё існаванне. З сярэдзіны XI ст. гэты тэрмін становіцца экзаэтнічным, які абазначаў балтамоўнае язычніцкае насельніцтва Паўночна-Усходняй Польшчы, Пабужжа і Верхняга Панёмання.

У першую чаргу адзначым, што інтэлектуальным узорам і крыніцай натхнення для пецярбургскага даследчыка стала кніга амерыканскага археолага румынскага паходжання Фларыяна Курты *The Making of the Slavs: History and Archaeology of the Lower Danube Region c. 500-700. (Cambridge Studies in Medieval Life and Thought, Fourth Series. Cambridge; New York, 2001)*. Фларыян Курта прытрымліваецца погляду, што „этнічнасць з’яўляеца калектыўнай рэалізацыяй грамадскіх знакаў адрознення”. У выпадку славян (таксама авараў, франкаў, готаў і іншых) ранняга сярэднявечча „этнічнасць” была новастворанай грамадскай і культурнай формай грамадскай мабілізацыі, якая выкарыстоўвалася для вырашэння акрэсленых палітычных мэт, а таксама была функцыяй уладных адносін з іх эмблематычнымі харектарамі. Галоўная ідэя аўтарскай канцепцыі наступная — фармаванне славян не мае нічога супольнага з этнагенезам, яны былі „створаныя візантыйцамі”, гэта значыць сталі вынікам класіфікацыі і азначэннем у візантыйскіх творах груп насельніцтва, якія актывізаваліся на паўночнай мяжы імперыі ў VI-VII стст. н.э. Гэта візантыйскія аўтары карысталіся тэрмінамі „склавіны” і „анты”, каб надаць сэнс працэсам групавой ідэнтыфікацыі, якія адбываліся на іх вачах на Дунаю. Таму славянская групавая тоеснасць „не сформавалася на багністых тэрыторыях Прыпяці, а толькі ў цені крэпасцей Юсцініяна”.

Вызначым галоўныя метадалагічныя і метадычныя асновы, на якіх А. Кібінь будзе свае высновы: 1) выкарыстоўванне новых тэорый і на-кірункаў у пытаннях інтэрпрэтацыі пісьмовых, археалагічных і лінгві-

стычных крыніц, якія нам прапануюць прадстаўнікі постмадэрнізму, феменалогіі і герменеўтыкі; 2) метады і высновы прадстаўнікоў „венскай школы гістарычнай этнографіі” — Рэйнгард Венскус, Гервіг Вольфрам і Вальтэр Поль³; 3) комплекснасць і міждысцыплінарнасць; 4) недагматычнасць пазіцыі, а яе эластычнасць.

Гаворачы пра выкарыстоўванне новых метадаў аналізу крыніц разнастайных навук і іх абгрунтаванае спалучэнне, мы маєм на ўвазе наступнае — важнейшай кропкай адліку новых інтэрпрэтацый з'яўляецца неабходнасць даследавання вядомых крыніц з мэтай высвялення кантэкстаў, у якіх яны ствараліся і знаходзіліся. Адносна археалагічных крыніц, знакавымі з'яўляюцца перамены ў інтэрпрэтацыі матэрыяльной культуры, заснаванай на крытыцы метадалогіі Густава Касіны і Верэ Гордана Чайлда (татальна пануючая ў савецкай і дамінуючая ў поставецкай археалогіі), якая аўтаматычна звязала матэрыяльную культуру з „этнічнасцю” носьбітаў дадзенай культуры. Пазіцыя прапанаванай крытыкі простая: аўтаматычнае звязванне аб'ектаў матэрыяльной культуры і тоеснасці этнічнай групы, якая іх выкарыстоўвае, з'яўляецца неадэкатнай інтэрпрэтацыяй, таму што аб'екты могуць існаваць у разнастайных кантэкстах, такіх як сацыяльная ідэнтычнасць, мода, рэгіянальныя асаблівасці, храналагічныя і г.д. Такім чынам, разуменне аб'ектаў матэрыяльной культуры вяртаецца з этнічнага пераважна ў сацыяльны і нават індывідуальны кантэкст. Таксама пісьмовыя крыніцы неабходна разглядаць, як прадукт культурнага дыскурсу сваёй эпохі, як літаратурныя творы напісаныя ў адпаведных жанравых канвенцыях, поўныя культурных стэрэатыпаў і якія адлюстроўваюць дыскурсіўную, палітычную і культурную практыку свайго аўтара, а не як гістарычную ісціну альбо яе сляды.

Гаворачы пра метады і высновы прадстаўнікоў „венскай школы гістарычнай этнографіі”, важнейшымі вылучаюць наступныя: 1) канструяванне этнічных адрозненняў адбывалася ў шчыльнай сувязі з узікненнем прэтэндуючых на выключнае становішча сацыяльных груп, інстытутаў, палітычных структур і іх ідэалагічнае афармленне, г.зн. аргументаванне свайго існавання і дзеянняў; 2) у збіранні падобных груп важнае значэнне мела не толькі „палітыка”, але і „традыцыя”, эсэнцы-

³ Звернем увагу на галоўныя працы венскіх даследчыкаў: R. Wenskus, *Stammesbildung und Verfassung. Das Werden der frühmittelalterlichen „gentes”*, Köln — Wien 1977; W. Pohl, *Die Völkerwanderung. Eroberung und Integration*, Stuttgart 2002; idem, *Die Germanen*, München 2000; idem, *Die Awaren. Ein Steppenvolk in Mitteleuropa 567-822 n.Chr.*, München 1988; H. Wolfram, *Das Reich und die Germanen: Zwischen Antike und Mittelalter*, *Das Reich und die Deutschen*, Berlin 1990; idem, *Typen der Ethnogenese. Ein Versuch*, [in:] *Die Franken und die Alemannen bis zur „Schlacht bei Zülpich” (496/497)*, Berlin — New York, 1998, p. 608-627.

яй якой быў міф пра агульнае паходжанне; 3) на падставе дадзенага міфа ствараліся магчымасці аб'яднаць і паставіць у адзін шэраг людзей рознага паходжання; 4) носьбітам традыцыі быў адносна невялікі калектыў, названы Р. Венскусам „ядром традыцыі” — *traditionskern*, звычайна ваенная эліта, якая яе захоўвала і перадавала іншым групам, якія былі ўцягнуты ў працэс „збірання”.

Значэнне новых падыходаў у этнагенетычных даследаваннях заключаецца ў tym, што ўстойлівія канцэпты, такія як маналітнасць ідэнтычнасці, нязменная тэрытарыяльная прыналежнасць культуры альбо погляд, згодна якому нацыянальная самасвядомасць фармуецца з „культурнага ядра” і „гістарычных слаёў”, грунтоўна расхістаны. Культурныя і этнічныя стэрэатыпы, якія нам вядомы з антычнасці („грэк”, „рымлянін”, „варвар”, пазней раннесярэднявечныя „германец”, „славянін” і т.п.), зараз выглядаюць як канструкты, у якіх хаваецца шматлікасць разнастайных ідэнтычнасцей, а не статычныя і нязменныя „этнічныя” альбо „культурныя” катэгорыі. Прапануецца разглядаць „старажытныя народы” як нестабільныя катэгорыі групавой ідэнтычнасці, якая вызначаецца пераважна палітычнымі фактарамі. Менавіта апошнія ўвесі час змяняюць і маніпулююць дадзенай ідэнтычнасцю. На жаль, рэцэнзія не месца для больш паширанага і разгорнутага аналізу і прадстаўлення пазіцый новых тэарэтычных накірункаў у сучаснай этнаграфіі, археалогіі, культурнай антрапалогіі і гістарыяграфіі. Верыфікацыя беларускага матэрыялу згодна гэтых новых пазіцый (альбо выкарыстоўванне іх для беларускіх нацыянальных дыскурсаў) гэта тэма асобнага манографічнага даследавання.

Пецярбургскі навуковец Аляксей Кібінь стаў першым, хто выкарыстаў вышэйадзначаныя новыя метадалогіі і падыходы ў інтэрпрэтацыі этнакультурных працэсаў у Цэнтральнай і Усходняй Еўропе ў раннім сярэднявеччы да беларутэністычнай тэматыкі. Па прыкладзе Фларыяна Курты, прымаеца паняцце „стварэнне”. Як у выпадку са славянамі кнігі амерыканскага даследчыка, А. Кібінь у дадзеное „стварэнне” уключает як вонкавыя (суседскія) уяўленні, гэтак і самаідэнтыфікацыю, а галоўнай прычынай яго былі змены палітычнага, сацыяльнага і культурнага кантексту на пэўнай тэрыторыі. Ён пропануе замест вывучэння маналітных этнічных груп як бесперапынных гульцоў гісторыі, даследаванне якіх робіцца амаль немагчымым, звярнуць увагу на працэсы „збірання” этнічных груп (узнікненне новых палітычных арганізмаў), „рэканструкцыі” (звязанай з перадачай калектыўнай памяці і традыцыі) і вонкавага ўспрынняцця.

У падставы сваёй канцэпцыі А. Кібінь кладзе наступныя палажэнні: 1) раннесярэднявечныя этнічныя групы не былі нязменнымі аб'яднаннямі, а наадварот з'яўляліся гетерагеннымі структурамі са зменлівым

складам; 2) галоўным паняццем сучаснага этнакультурнага даследавання становіща этнічнай ідэнтычнасць як праява прыналежнасці да асобай групы, якая адрозніваецца ад іншай; 3) выяўленне і праяўленне этнічнай ідэнтычнасці заўсёды залежала ад канкрэтнай сітуацыі — гэта „сітуацыйны канструкт”. Значыцца, у розных абставінах адзін і той жа чалавек мог атаясамліваць сябе з рознымі групамі і выступаць прадстаўніком (членам/сябрам) розных груп. У ідэнтыфікацыі розных буйных калектываў рэальнае крэунае сваяцтва не іграла грунтоўнай ролі — важней было сваяцтва „ўяўнае”; 4) падставай для самаідэнтыфікацыі быў своеасаблівы малюнак свету, уласцівы кожнаму чалавеку, які выяўляўся ў тым ліку ў падзяляемых ім міфах і вераваннях, у разнастайных сэнсах, якімі надзяляліся людзі, элементы матэрыяльнай культуры і інстытуты, якія падзяляліся на „сваіх” і „чужых”; 5) канструяванне этнічных адрозненняў адбывалася ў шчыльной сувязі з узнікненнем прэтэндуючых на выключнае становішча сацыяльных груп, інстытутаў, палітычных структур і іх ідэалагічнае афармленне, г.зн. аргументаванне свайго існавання і дзеянняў; 6) у стварэнні групы не менш важныя сумесныя дзеянні і сімвалічнае выяўленне калектывнай салідарнасці ў матэрыяльнай культуре; 7) неабходна ўлічваць, што ў гістарычных краініцах адзін і той жа „этонім” можа ўжывацца ў розных значэннях (палітычным, сацыяльным, культурным і моўным), якія змяняюцца з часам і ў залежнасці ад апісваючай сітуацыі; 8) пра большасць раннесярэднявечных этнічных груп нам вядома выключна з вонкавых чужых апісанняў — дзе пад выкарыстанымі ў іх вызначэннямі часта хаваюцца не рэальная самаідэнтыфікацыі, а вобразы „ментальнай геаграфіі”, якія сформаваліся для адлюстравання складнай і зменлівой рэчаіннасці, якую неабходна нейк зразумець і вызначыць.

Важнейшай праблемай, з якой сутыкнуўся А. Кібінь, гэта пераадolenне гістарыяграфічнага стэрэатыпу — уяўлення яцьвягаў як нязменнай у часе этнічнай адзінкі з абавязковай наяўнасцю ўласных саманазвы, мовы і тэрыторыі. Адзначым, гэта ў яго цудоўна атрымалася. У першую чаргу А. Кібінь спрэядліва адмаўляе падыход (развіты і замацаваны ідэалагічна савецкай этнаграфіяй і археалогіяй) разглядаць „аддзяржаўныя” этнічныя групы ў рэчышчы канцэпцыі „племя” — як першай стадыі этнічнага развіцця чалавечага грамадства”, згодна якой заснаваныя на радавых сувязях „плямёны” адносна статычныя, яны валодаюць агульнасцю паходжання, уласнай саманазвай, адзінай мовай альбо дыялектам, культурай, тэрыторыяй і падзяляюцца на меншыя плямёны і роды.

Ужо наконт мовы яцьвягаў меркаванні даследчыкаў падзеленыя: адны лічаць іх усходнімі балтамі („літоўскім племенем”) — Аляксандар Брукнер, Эдуард Вольтэр, Ян Развадоўскі; другія — заходнімі балтамі,

блізкім да прусаў — Ян Атрамбскі; трэція вылучаюць асобную яцьвяжскую моўную групу, пераходную паміж літоўскай і прускай — Зігмас Зінкявічюс, Алёйзас Відугірыс, Аляксандр Каміньскі. Яшчэ ў 90-х гадах мінулага стагоддзя нашчадкамі яцьвягаў прызнаваліся носьбіты астравоўнога „зэтэльскага дыялекту”, на якім зусім нядаўна размаўлялі жыхары некалькіх вёсак Дзятлаўскага раёна Гродзенскай вобласці⁴.

Яшчэ больш складаным з'яўлецца пытанне вылучэння тэрыторыі яцьвягаў. Найбольш распаўсюджаным пунктам погляду апошніх дзесяцігоддзяў з'яўлецца лакалізацыя іх у Паўночна-Усходній Польшчы на поўнач ад ракі Нарвы, у вярхоўях рэк Бебжы і Чорнай Ганчы, у Сувалкі і суседніх раёнах Мазурскага Паазер’я (А. Каміньскі, Ежы Налепа, Ежы Ахманьскі, Адольфас Таўтавічус, Фрыда Гурэвіч). Пры гэтым назва „яцьвягі” на іх думку ахоплівала тэрыторыю „вялікага племені”, якое падзялялася ў сваю чаргу на чатыры „малыя племені”: у паўночна-захадній частцы — судаваў, паўночна-ўсходній — дайнаваў, на паўднёвым заходзе — полексян ці паляшан, і ўласна яцьвягаў у цэнтры. Аднак у дадзеным рэгіёне назіраецца археалагічная пустка з канца VIII — да сярэдзіны XI ст. Беларускія і расейскія даследчыкі далучаюць да арэала рассялення яцьвягаў яшчэ Верхнє Панямонне, лічачы на падставе тапанімікі і гідранімікі, а таксама археалагічных дадзеных (культура каменных курганоў і каменных магіл X-XIV стст.), што першаснае насельніцтва гэтага рэгіёна было балцкім, якое пазней было аславянена (Алег Трубачоў, Уладзімір Тапароў, Аляксандр Мядзведзеў, Валянцін Сядоў, Яраслаў Зверуга, Ала Квяткоўская, Аляксандр Краўцэвіч, А. Відугірыс).

У дадзенай заблытанай сітуацыі А. Кібінь першачарговай навуковай задачай лічыцца „прасачыць развіццё этноніма яцьвягі, высветліць на кірунку запазычвання і распаўсюджвання ў розных пісьмовых і вусных традыцыях і вызначыць, калі пад гэтым тэрмінам можа хавацца рэальная самаідэнтыфікацыя, а калі — толькі вобраз ментальнай геаграфіі” (с. 122). Назва „яцьвягі” на працягу некалькіх стагоддзяў ад першага з'яўлення на старонках крыніц (*Аповесць мінулых часоў*) існуе выключна ў летапіснай традыцыі Русі. Вядомы толькі 4 паведамленні: 983, 1038, 1112, 1196 г. — паходы рускіх князёў. З іх немагчыма зразумець, што гэта за група і дзе яна існуе. Пад 1196 г. паведамляецца аб іх „твёрдзяx” і іх уласных паходах на Валынь. Пецярбургскі даследчык адзначае, што пісьмовыя крыніцы не дазваляюць прыняць ранейшую навуковую класіфікацыйную схему, па якой яцьвягі падзяляюцца на чатыры часткі адзінага „племені” — яцьвягі, судовы, дайновы і полексянэ (паляшане). У XIII ст. усе гэтыя назвы функцыянувалі адначасова ў роз-

⁴ A. Vidugiris, *Zietelos lietuvių šnekta*, Vilnius 2004, s. 42-45.

ных моўных традыцыях для абазначэння адной і той жа рэчаіснасці — насельніцтва Сувалкі с навакольнымі тэрыторыямі. Унутры гэтай „яцьвяжскай” прасторы сапраўдную ролю ў групавой ідэнтыфікацыі іграі не гэтыя назвы, а меншыя тэрытарыяльныя азначэнні, вытворныя ад тапонімаў — Крысмен, Пакіма.

Няма таксама адзінства і сярод археолагаў па пытаннях вылучэння „археалагічных харектарыстык яцьвяжскага племені”. З аднаго боку маем працяглы археалагічны вакуум у Сувалкі (традыцыйнай яцьвяжскай тэрыторыі), з другога боку пахавальныя помнікі Верхняга Панямоння (як быццам „яцьвяжскія” каменныя курганы і каменныя магілы) датующца вельмі шырокім X-XVI стст., а іх этнічная прыналежнасць надалей застаецца дыскусійнай⁵. Недахоп інфармацыі гістарычных і археалагічных крыніц А. Кібінь прапануе папоўніць звязтаннем да эты-малогіі назвы яцьвягі.

Справядліва адкідаючы раней прапанаваныя версіі (фантастычныя — Тэадора Нарбута, Мікалая Акялевіча, Ёнаса Басанавічуса, А. Брукнера, Е. Кухарскага і навукова аргументаваныя — Казімераса Бугі, Е. Ахманьскага, Е. Налепы, У. Тапарова, Вітаўтаса Мажуліса), А. Кібінь акцэнтуе ўвагу і падрабязна разглядае (развіваючы меркаванне В. Мажуліса) магчымасць растварычыць тэрмін „яцьвягі” ў параўнанні з вядомымі тлумачэннямі іншых этнасацыяльных груп з рускіх летапісай — **варяг, калбяг і буряг**, звязаных з паўночнаеўрапейскімі традыцыямі і рэаліямі. „Ва ўсіх гэтых выпадках славянскому -ег (-яг) на канцы слова адпавядае скандынаўскі суфікс -ingr, і трэба меркаваць, яцьвягі не з’яўляюцца выключэннем” (с. 126). На думку А. Кібіня, трэба прызнаць тэрмін „яцьвяг” старажытнапаўночных (германскіх) каранёў, а найбольшае фанетычнае падабенства славянскай форме „яцьвяг” выяўляе імя „*Jatvigr*”, вядомае з Сагі аб Кнютлінгах і якое адпавядае англасаксонскому *Eadwig/Edwy* (*ead* — „удачлівы”, *wig* — „война”). Таму пециярбургскі даследчык робіць высьнову: „верагодна, што славянскае „яцьвяг” як назва групы звязана са старажытнапаўночным *jatvingr*, патранамічным вытворным ад імя „*Jatvigr*” і азначае альбо „нашчадак яцьвяга”, альбо „чалавек яцьвяга” (с. 127).

Прызнаючы паўночныя (ширэй германскія) карані летапіснага тэрміна яцьвягі, А. Кібінь ставіць наступныя важныя пытанні: а) што за група фігуруе пад гэтай назвай у крыніцах X-XI стст.? б) як маючая падобную этымалогію назва пачала абазначаць людзей, якія гаварылі на балцкіх дыялектах? Адказы на гэтыя пытанні аўтар пропануе на падставе ўні-

⁵ В. В. Седов, *Ятвяги*, [в:] *Финно-угры и балты в эпоху средневековья*, Москва 1987, с. 411-419; Я. Г. Зверуго, *Верхнее Понеманье в IX-XIII вв.*, Минск 1989, с. 31-36; А. В. Квятковская, *Ятвяжские могильники Белоруси (XI-XIV вв.)*, Вільнюс 1998.

кальных дадзеных ваўкавыскага дыялекту, а таксама вынікаў археалагічных даследаванняў беларускіх навукоўцаў у 60-90-х гадах мінулага стагоддзя ў Панямонні і Заходнім Палесці. Як заўважылі дыялектолагі, у ваўкавыскім дыялекце „яцьвесь” азначае „рачны якар”⁶. Гэта слова зафіксавана на невялікай тэрыторыі вакол г. Ваўкавыска. Таму А. Кібінь не сумніваецца, што яно ўзнікла менавіта тут у выніку пераносу назвы з групы на адзін з атрыбутаў, які асацыяваўся з ёй. Хутчэй за ўсё, дыялектызм з’яўляецца водгукам сітуацыі, калі ў ваколіцах Ваўкавыска па р. Рось і яе прытоках хадзілі лодкі, забяспечаныя жалезнымі якарамі, якія па паданнях называліся мясцовымі „яцьвяжскімі”. Як мяркуе А. Кібінь, падобная сітуацыя ў Верхнім Панямонні магла скласціся толькі аднойчы ў 2-й палове — канцы X ст. — пачатку XI ст.

У гэты час, калі традыцыйная яцьвяжская тэрыторыя Сувалкія надалей знаходзілася ў археалагічным вакууме, у Верхнім Панямонні існуоўць умацаваныя паселішчы ў Ласосне-Велькай (гміна Кузніца-Беластоцкая) і Радагошчы, 15 км ад Навагрудка, а таксама засноўваюцца новыя гарадзішчы — Індура на Свіслачы, Кульбачына ў Шчучынскім раёне, а таксама Муравельнік у Ваўкавыску. Культура двух апошніх умацаваных паселішча выявіла выразныя скандынаўскія ўплывы. Менавіта сувязь знаходак з паўночнай вайскова-дружыннай культурай у сукупнасці з керамікай дазволіла датаваць гэтыя помнікі канцом X — першай паловай XI ст. (ланцэтападобныя наканечнікі стрэл і копій з арнаментаванай утулкай з Кульбачыны, шпоры, ланцэтападобныя наканечнікі дзід і стрэл, жалезны ключ і падвескі ў стылі Баррэ з Муравельніка, выпадкова знайдзены меч з ваколіц Гродна). Большасць даследчыкаў (Ф. Гурэвіч, Я. Звяруга, А. Краўцэвіч) бачылі ў названых гарадзішчах апорныя пункты Русі (альбо ўсходніх славян), якая быццам пачала з канца X ст. каланізацыю рэгіёна. А. Кібінь адмаўляе іх інтэрпрэтацыі як рускіх, звяртаючы ўвагу на адсутнасць пераемнасці паміж імі і ўласна рускімі гарадамі: у Кульбачыне, Індуры, Муравельніку, Радагошчы каля сярэдзіны XI ст. спыняеца жыщё, большасць з гарадзішчаў гіне ў пажарах. Якраз у сярэдзіне — другой палове XI ст. узімае новы Горадзен, узводзяцца ўмацаванні ў Навагрудку, трохі пазней у Ваўкавыску — Шведская гара, і ў Слоніме.

Далей А. Кібінь робіць меркаванне, што ваўкавыскія слова „яцьвесь” указвае на суднаходства як адзін з галоўных заняткаў яцьвягаў. Ён абавірае ўсе на назіранні Валянціна Булкіна і Уладзіміра Зоцанкі пра выкарыстоўванне Нёмана як гандлёвой магістравалі на шляху з варагу ў грэцкі яшчэ да пачатка развіцця шляху па Волхаве і Дзвіне⁷. На жаль, на сён-

⁶ Т. П. Сцяшковіч, *Матэрыялы да слоўніка Гродзенскай вобласці*, Мінск 1972, с. 576.

⁷ В. А. Булкін, В. Н. Зоценко, *Среднее Поднепровье и Неманско-Днепровский путь в IX-XI вв.*, [в:] *Проблемы археологии Южной Руси*, Киев 1990, с. 117-123.

ня яшчэ мала заходак для пераканаўчых высноў. Аднак адзінкавыя грунтоўныя пацвярджэнні ў існаванні магістралі, якая звязвала Куршскае ўзбярэжжа Балтыкі з Палессем існуоць. Гэта скандынаўскія прадметы, выяўленыя падчас раскопак Алега Іова на ўмацаваных паселішчах Гарадзішча каля Пінска (вілка з загнутымі зубцамі) і Франапаль каля Брэста (наканечнік ад похвы мяча, з выявай апошняй бітвы Одзіна і Фенрыра)⁸. Абодва гарадзішчы ўзнікаюць у другой палове X ст., а жыщё на іх у выніку вайсковага нападу раптоўна спыняеца на мяжы X-XI стст. З усяго гэтага А. Кібінь робіць цікавую і вартую ўвагі выснову — менавіта насельніцтва спаленых у канцы X і сярэдзіне XI ст. паселішчаў можна атаясамліваць з яцьвягамі, якія ўзгадваюцца ў паведамленнях рускіх летапісаў 983 і 1038 г.

Гэтымі яцьвягамі называлася змешаная полікультурная вайсковая групouка, якая ўзнікла ў другой палове X ст. у Верхнім Панямонні і Паўночным Палессі. Яна займалася, як калбягі ў Прывладожы, вайной, промысламі і забяспечэннем рачнога гандлю па Нёмане, які злучыў самбійскі Кауп (пачатак IX — 1016 г.) з днепроўскім і бугскім басейнамі (Кіевам і Чэрвенскімі гарадамі). На думку А. Кібіні, яцьвягі не ўяўлялі сабою моўнага і культурнага адзінства. У іх складзе можна вылучыць германамоўны кампанент (выходцы са Скандынавіі і іх нашчадкі), балтамоўны (як мясцовых, так і прыбылых з узбрэжжаў Балтыкі), а таксама славянамоўны — сведчанне: кераміка, звязаная з Валынню. **У дадзеным выпадку мы маєм справу ў пэўным сэнсе з сацыяльным тэрмінам, які абазначаў род заняткаў: яцьвяжская дружынная культура не шмат чым адрознівалася ад культуры варагаў Русі.** Разам з тым узнікненне асобнай назвы для гэтай групы сведчыць аб неабходнасці асаблівай самаідэнтыфікацыі для яе прадстаўнікоў, якая адлюстроўвала еднасць калектыву і яго супрацьпастаўленасць іншым. „Збіранне” яцьвягаў трэба аднесці да другой паловы X ст., калі ўзнікаюць названыя гарадзішчы і адкрытыя паселішчы. Таму паход Уладзіміра ў 983 г. выкліканы жаданнем усталяваць контроль на Бугска-Нёманскім гандлёвым шляху. Спаленне Франапала, Гарадзішча і заснаванне Бярэсця добра ўпісваюцца ў малюнак рускай экспансіі канца X ст. (таксама знішчэнні на Муравельніку-Ваўкавыску, дзе жыщё працягвалася пасля адбудовы да сярэдзіны XI ст.).

⁸ А. В. Іоў, В. С. Вяргей, *Гандлёва-эканамічныя сувязі насельніцтва заходняга Палесься ў IX — пачатку XI стст.*, [у:] Гістарычна-археалагічны зборнік. *Памяці Міхася Ткачова*, Мінск 1993, ч. 1, с. 117-134; В. И. Кулаков, О. В. Иов, *Наконечники ножен меча из кургана 174 могильника Кауп и с городища Франополь*, [в:] *Краткие сообщения Института археологии РАН*, вып. 211, Москва 2001, с. 77-84.

Варта таксама ўважлівей прыглядзеца да меркавання А. Кібінія пра асаблівую ролю ў палітыцы на яцьвяжскім накірунку Святаполка, уладара Турава і Бярэсця. На яго думку, у выніку ўсталявання кантактаў апошняга з Баляславам Храбрым, у пачатку 1009 г. з хрысціянскай місіяй да яцьвягай быў накіраваны св. Бруна Кверфурцкі, падарожжа якога трагічна скончылася 9 сакавіка „на памежжы Русі і Літвы”. Менавіта Святаполк быў найбольш зацікаўленай асобай у місіі Бруна. Пасля працяглай вайны Святаполка з Яраславам, першы прайграў у 1019 г., аднак Бярэсце засталося пад кантролем Польшчы, магчыма пад польскія ўплывы папалі і яцьвягі. Не выключана, што ў 30-х гадах XI ст. рэгіён мог быць у сферы ўплываў (альбо ў шчыльных сувязях — літоўцы і яцьвягі былі яго саюзнікамі) мазавецкага князя Мацлава. Гэтым можна вытлумачыць мазавецкія пахаванні і артэфакты на тэрыторыі беларускага Панямоння. Падтрымка Яраславам кіеўскім новага польскага князя Казіміра Аднавіцеля супраць Мацлава (паходы 1038 г. на яцьвягай, 1040 г. — на Літву, 1041 г. — у Мазовію, 1047 г. — перамога над Мацлавам) паспрыяла кардынальным зменам у Верхнім Панямонні. Па-першае, змяняеца структура пасялення — занікаюць Індура, Кульбачына, Радагашча, Муравельнік, з'яўляюцца Горадзен, Ваўкавыск, Слонім і Наваградак. Па-другое, з сярэдзіны XI ст. зноў абжываюцца тэрыторыі Сувалкіі (праз амаль 350 год), як вынік магчымага адтоку насельнітва з Панямоння. Пры гэтым працягваюцца сувязі са Скандинавіяй (падвескі XII ст. з гарадзішча Еглінец⁹). Такім чынам, А. Кібіні сцвярджае, што „яцьвягі да сярэдзіны XI ст. як палітычна незалежная групоўка (ці некалькі груповак), якія займаліся ў Панямонні і Палесці суднаходствам і промысламі, спынілі сваё існаванне. З сярэдзіны XI ст. гэты тэрмін робіцца экзаэтнонімам, які азначае балтамоўнае язычніцкае насельніцтва Паўночна-Усходній Польшчы, Пабужжа і Верхняга Панямоння” (с. 131).

Падсумоўваючы падрабязны аналіз артыкула Аляксея Кібінія, прысвечанага новаму разуменню таямнічых „яцьвягай” і новым інтэрпрэтацыйным магчымасцям палітычнай і этнакультурнай сітуацыі ў Верхнім Панямонні і Заходнім Палесці, адзначым наступнае. Прапанаваная нестандартная канцепцыя адразу абудзіла і ажывіла зацікаўленасць „яцьвяжскай проблематыкай”, надала ёй другое жыщё. Цяпер больш выразнымі бачацца накірункі навуковых пошукаў, вынікі якіх падмацуюць альбо адкінуць меркаванні пециябургскага даследчыка. У першую чаргу неабходна правесці новыя раскопкі ўмацаванняў гарадзішчаў з наступны-

⁹ G. Iwanowska, A. Niemyjska, *Pendants from the earthwork at Jegliniec: Janving links with North and North-East European culture environment*, „Archaeologia Lituanica”, Vilnius 2004, vol. 5, p. 92-108.

мі дэндрахраналагічнымі аналізамі, што дасць больш верагодны час іх паўставання. Разам з тым трэба правесці глыбокую верыфікацыю (храналагічную і тыпалагічную) наяўнага археалагічнага матэрыялу з абавязковай публікацыяй на сучасным узроўні. Абавязкова накіраваць свае намаганні на пошуку і даследаванні новых помнікаў на так званай „яцьвяжскай тэрыторыі”. Вельмі важная праца чакаецца ад лінгвістаў, асабліва ў галіне антрапанімікі, дыялекталогіі і гістарычнай лінгвістыкі. Сёння немагчыма абысціся ў вывучэнні этнакультурных працэсаў у раннім сярэднявеччы без новых дасягненняў культурнай антрапалогіі і гісторыі. Перад апошнімі стаіць задача па-новаму пераасэнсаваць крыніцазнаўчую базу і інфармацыю гэтых крыніц.

Генадзь Семянчук
(Гродна)